



*Кіясем Эстафэту упера!*  
ФІНІШ - IX<sup>th</sup> ЗЬЕЗД УСЕ АКСМ

## Плещаніцкія опортуністыя „дзейнічаюць“

ПЛЕЩАНІЦЫ, 27. (На тэлефоне ад нашага юнкора).—Да гэтага часу ў плещаніцкім раёне німа ніжнага пералому ў працы па ўсегульныму навучанню. Шкóлы забясьпечаны падручнікамі толькі на 50 проц. Не хапае 6 настаяўнікаў.

У Горнаўскай школе німа ні лавак, ні подручнікаў, ні паперы, ні нават дошкі. Вучні пішуць на гаэтнай паперы.

Райінспектура да гэтага часу не паклалацца забясьпечыць школы падручнікамі і іншымі прыладамі.

Дзеци бедната і батрацтва не наведваюць школы, бо кооперацыя па вінне Райінспектуры не забясьпечвае іхніх дзяцей абуткам. Шкóлы на маюць анду.

Гельфман.

## Політэхнізацыя зрывачца

КІЕВ, 26 (на тэлеграфу ад нашага спэцкора). Політэхнізацыя школ па раёне сарвана. Ні адна 7-мігадовая школа не прымаеца да прадпрыемства колгасу. Раорганізацыя школ адбылася напаўрова.

Працују па-старому. Профсаюзы, гаспадарнікі, комсамол, райколгасаюць па прымаюць вінакага ўзделу, у правядзенны політэхнізациі школ.

ДАМАРА ЦКБ.

## „Нічога ня выйдзе“

18-га кастрычніка ЦК ЛЕСМБ жа:—„У нашым раёне ўсёроўна нічога ня выйдзе, бо і культнаход у маршруты культэстафеты. Буда-Кашалёўскі раёном ЛЕСМБ яшчэ да гэтага часу нікім працы па культэстафете не правіў. Нават працаўнікі раёном яшчэ не пра-

жо:—„У нашым раёне ўсёроўна нічога ня выйдзе, бо і культнаход у маршруты культэстафеты. Буда-Кашалёўскі раёном ЛЕСМБ яшчэ да гэтага часу нікім працы па культэстафете не правіў. Нават працаўнікі раёном яшчэ не пра-



У Буда-Кашалёўскага РК „МЯОГА ДРУГОЙ РАБОТЫ“...

гледзелі маршрутаў эстафеты, на кожучы ўжо аб дачы дыркіты ячейкам на мясцох.

Опортуністычны настроі пасобных працаўнікоў раёна камітэтам і ў дапамінку выпадку падзвічайна яскрава выяўляюцца ў словах аднаго працаўніка раёну, які ка-

Вяліковіч.

## Нічога ня робяць

Комсамолскія ячейка і студэнты пісьменнасці нічога ня робяць. Марына-Горскага садова-гароднага пісьменнасці таксама съпіць. Міфа.

ПАСТАНОВА  
БЮРО ЦК ЛЕСМБ

У дадатак да раней вынесенай пастановы бюро ЦК ад 22-Х—г. г. бюро ЦК вынесла расціненне аб мобілізацыі комсамольцаў, якія маюць спадчынную асьвету і працујуць галоўным чынам у савецкіх установах, на ліквідацыі прафынава ўсегульнага навучання, — для працы ў школах. Вызначаная дадатковая колькасць разъмеркаваецца па раёнах наступным чынам:

Гомельскі РК — 8 чалавек

Віцебскі РК — 9 .

Барысавскі РК — 7 .

Менскі ФРК — 7 .

Менскі РК — 7 .

Магілёўскі РК — 6 .

Аршанскі РК — 6 .

Мазырскі РК — 6 .

Полацкі РК — 6 чалавек

Барысавскі РК — 6 .

Рэнинскі РК — 6 .

Быхаўскі РК — 6 .

Рагачоўскі — 5 .

Слуцкі — 5 .

Жлобінскі — 4 .

Гарадзенскі — 4 .

Дубровенскі — 4 .

Адказнасць за выкананне дадзеных разъмеркаваній у складе на сэкретароў РК асабіста.

Аб выкананні памінных разъмеркаваній, прозвішчах і месцы працы тэрмінгіт паведаміць у ЦК ЛЕСМБ не пазней 1-га лістапада. Усе вылучаны будуть разъмеркаваны ЦК і Наркомасцьці па раёнах.

Загадчыкі аддзелам адукацыі і быту РУВІНЧЫКІ.

За комунізацію быт  
ВЫТВОРЧА-БЫТАВЫЯ КОМУНЫ-  
КУЗЫНІ КОМУНІСТЫЧНАГА ЧАЛАВЕНІ

## ЗМАГАЦЦА ЗА КОМУНЫ!

Вытварчы-бытавыя комуны займаюць усё больш і больш пашыраны месца сарад новых форм организацыі быту і барацьбы за лепшыя комуністычныя адносіны па вытварчысці.

Новыя формы нашай працы, творчы ўздым працоўных і выкліканы, у суязе з верасьнёўскай адвойтай ЦК з ліквідацыі прафынава, хаваі самакантрактавы, замацаваны на прадпрыемстві, закрыты разъмеркавальнікі ствараюць умовы для организацыі вытварчы-бытавых комунаў, для комуністычнай падрыхтоўкі настаяўнікаў.

З змяншчынем сельняшнія матарыялы мы пытаемся пытанье аб усім нарадам ФЗВ у яго бараўбе за комунізм быту, за стварэнне вытварчы-бытавых комунаў там, где есть адпаведныя умовы, каб гэтым самым зрабіць новы крок у справе выхавання новага комуністычнага чалавека.

## Давайце жыць комунаю!

(У парадку агаварэння)

На першы раз высоўваецца гэтая пытанье. Яшчэ у мінулым годзе вучні атапінчага цеху Менскай школы. Будаўчы пры Белбудабідальні начальнік організація вытварчы-бытавую комуну, але яны не атрымалі падыходную дапамогу з боку бюро ячейкі і бюро колектыву комсамолу.

Зараз школа знаходзіцца ва ўмоўах, зусім спрыяльных для стварэння гэтай комуны. Усе вучні Будаўчу законтрактавалі сабе за Белдзяржбудам на 3-5 год, што дае можлівасць лепши оргаанізацію комуну з чым і звязана організацыя бытавых умов для яе.

Контрактавыя за прадпрыемствам, якое зараз нас вучыць, дае можлівасць працаўнік у адной канторы, а па-другое, група таварышоў аднай профасці зможа працаўнік на адной пабудове. Гэтая язначыць, што комуна павінны ісці вучні, альбо выпускнікі аднай професіі. У комуну павінны ісці съядомы аданныя гэтай справе таварышы ўсіх будаўчых сабору комуны для настаяўнікаў.

Галоўнае—гэта средкі. За ўмоўах Будаўчу пры Белдзяржбудзе павінны быць 3 галоўных фонды: 1) для існавання членоў комуны, 2) културны фонд і 3) як казульны—рабочы фонд,—для дапамоги родным, для пакупкі неабходных речак, для ўсёй комуны, і асобных членоў яе.

Усёй комунай кіруе выбраны штаб з 5 асоб.

## Хвала солідарнасці з берлінскімі металістамі

Аб'яднаныя савецкіх  
рэйнай КітаюСтвараеца цэнтральны  
савецкі ўрад

ЩАНХАЙ, 25. На паведамленню нелегальнага органу кітайскай комуністычнай партыі, прэзыдый конферэнцыі савецкіх раёнаў Кітаю пастараваў склікаць 7 лістапада, у гадавину Бастрычнікавай революцыі, першы ўсекітайскі зъезд савецкіх раёнаў, на якім будзе організаваны Часовы цэнтральны савецкі ўрад. Для падрыхтоўкі гэтага конгрэсу, які мае вядомайшае значэнне для аб'яднання і ўзаемнага падтрымання расціданых па вядомых абліпах Сярэдняга і Паўднёвага Кітаю раёнаў, у якіх устаноўлены савецкія ўлады, у Шанхай адбылася нарада прадстаўнікоў дзеяніц рэволюцыйных организацый, у тым ліку ЦК кітайскай комуністычнай партыі, ЦК комсамолу, ўсекітайскага савету прафсаюзу, МОНР і іншых.

На падрыхтоўкі зъезду саветаў пастараваў прыстасаўца да гадавіны кантонаўскага падстанцыя. 11 сінтября. Правам выбараў на зъезд па рэзонансу пленуму будуть карыстацца толькі працоўныя, якія не эксплюатуюць чужой працы.

На ўсіх заводах расцідаюцца падісныя лісты, па сабраныя сотні марак.

На многіх прадпрыемствах чынныя рапорты штотыднёва адлігнадзіны заработкаў у карысці.

Комсамол, усе рабочыя масавыя организацыі, гія спортсмены, савецкія дамамагуць нам у гэтай справе.

Мы просім ўсіх юнкораў "Вонай Зімены", ўсіх комсамолаў, колектываў ЛЕСМБ пры Белдзяржбудзе, будаўчыяў і адміністрацыйна-технічныя персанал відзяца і агаварыць узлыятныя нам танцы з тым, каб дамамагчы у організацыі вытварчы-бытавых комунаў для настаяўнікаў.

Мы просім ўсіх юнкораў "Вонай Зімены", ўсіх комсамолаў, колектываў ЛЕСМБ пры Белдзяржбудзе, будаўчыяў і адміністрацыйна-технічныя персанал відзяца і агаварыць узлыятныя нам танцы з тым, каб дамамагчы у організацыі вытварчы-бытавых комунаў для настаяўнікаў.

Сёма Крытыкуючы

## ЗАМЯЖОЮ

## Стачка Барлінскіх металістых пашыраеца



Да забастоўкі берлінскіх металістых за апошнія дні дадзеныя рабочыя не металюргічных прадпрыемстваў. Так, забаставані рабочыя служачы буйней фабрыкі харчовых продуктаў Болес Мейерэй. Адміністрацыя запрасіла на работу штрайбрэхераў і для аховы іх выкарыстоўкі.

На здымку: Ноіцы аховае штрайбрэхераў на фабрыцы Болес Мейерэй.

## Комуны ў авангардзе

Вопыт організацыі вытварчых комунаў на Менскай абутковай фабрыцы дае надзею, чына добрыя вінкі. Комуны выконваюць і перавыконваюць вытварчы заданні.

Адна з лепшых комунаў строіцца паднатна перавыконваючыя свае свой дэбныя планы на 30 больш процентаў.

Комунараўцы надзвычайно хутка реагуюць на ўсе падыходы вытварчысці, выпраўляючы іх. Цахава адміністрацыя аквае ў работе на мінаварыскую дапамогу.

Треба расцідаюцца гэту форму падыходу ў комунах, якія маюць большыя рабочыя саборы, але яны не падыходяць для агаварыць узлыятныя нам танцы з тым, каб дамамагчы у організацыі вытварчы-бытавых комунаў.

Пост „Ч“ Шаффран.



